


# Журналістыка



В. І. ДУБОВІК

## СПЕЦЫФІКА ПРАЦЫ У РАЁННАЙ ГАЗЕЦЕ

«Раёнка»... Простая, немудрагелістая і нават несамавітая газетка, якая выходзіць на чатырох палосах палавіннага фармата «Правды», тры разы ў тыдзень, колькасцю ўсяго ў некалькі тысяч экземпляраў. Аднак гэта вельмі сціплая па аб'ёму, тыражу і перыядычнасці — ды і па літаратурным афармленню і паліграфічнаму выкананню — прадстаўніца «малога друку» устойліва займае прыкметнае месца ў сістэме журналістыкі, таму што робіць вялікую, патрэбную і карысную справу. Здавалася б, працаўцаў у такім друку — адна асалода. У раёне адлегласці невялікія — усё пад бокам. Накшталт як знаходзішся ў цэнтры падзеяй, думак, настрояў. Ведаеш свой «аб'ект», яго сацыяльна-эканамічнае і культурнае ablіча, схему кіравання ім, характарыстыку палітычнай і грамадзянскай свядомасці насельніцтва. Ведаеш моцныя і слабыя бакі як рэальных, так і патэнцыяльных чытачоў і карэспандэнтаў, з якімі можаш асабіста сустракацца калі хочаш і дзе захочаш. Лёгка заводзіць сувязі ўсюды і заёсёды, лёгка пранікаць ва ўсе і ўсялякія тайны, лёгка пралазіць ва ѿсялякія «закулісы» — ведаеш усе хады і выхады. Ды, да таго ж, увачавідкі бачыш дзеянне кожнага твайго слова.

Аднак, калі зыходзіць з рэчаіннасці, работа гэта вельмі працаёмкая, патрабуючая ўсяго часу, усіх сіл і думак, ускладнёна яшчэ і анамальнымі з'явамі, далёкімі ад журналістыкі. Прыходзіцца, бадай, штодзённа «садзіцца на тэлефон» або адпраўляцца ў паездку (звычайна — спадарожнікам шчасліваму ўладальніку машыны, а то і на старэнкім веласіпедзе або на ват на «перакладных»), каб «гнаць радкі» і здаваць іх у набор прама з-пад пяра, іншы раз зусім у сырым выглядзе, без якога б там ні было «пераварвання», нават без зверкі з запісамі ў блакноце, што нярэдка прыводзіць да памылак.

Вузкая спецыялізацыя, хаця б па пэўнай тэматыцы, амаль немагчыма: сёня трэба выконваць адно заданне, заўтра — другое, пасля заўтра — трэцяе і г. д.— і ўсе тэрміновыя, і ўсе розныя. «Творчыя» даручэнні замотваюць настолькі, што «важдацца» з масавым чытачом, з пісьмамі і аўтарамі проста няма часу. (А на самацёку пошты, на «саайтарстве», на «ліпавых» аўтарах, зразумела, далёка не ад'едзеш).

З-за пастаяннай перагрузкі не паспяваеш сачыць за навінкамі літаратуры, у тым ліку і спецыяльной, нельга займацца самаадукацыяй. І, як вынік,— «раёнкі, у параўнанні з іншымі сродкамі масавай інфармацыі і працяганды, прайграюць у якасці, граматычнай, шырыні і глыбіні публікацый».

Вядома, адзначаныя ненармальнасці і безліч іншых недахопаў звязаны з недасканалай арганізацыяй працы ў рэдакцыі, з адсутнасцю дакладнасці і канкрэтнасці ў планах, з беднасцю паліграфічнай базы. Акрамя таго, рабочыя штаты гэтых газет нешматлікія, як правіла, запоўнены слабымі супрацоўнікамі і не ўсюды акружаны належнай увагай і клопатам. Так, пастаянны састаў рэдакцыі — 7—8 чалавек. Пішуць двое-тroe. А дзе астатнія? Аднаго-двух звычайна не хапае — «на вакансі». Рэдактар або «засядае» (рэдкі дзень абыходзіцца без гэтага), або раз'язджае па раёну ў ролі ўпаўнаважанага райкома ці райвыканкома. Адказны сакратар, акрамя таго, што яму належыць як арганізатару ўсяго працэсу выпуска газеты, яшчэ выкон-

вае функцыі машыністкі-стэнаграфісткі (прымас інфармацыю тэлеграфнага агенцтва па радыё і інш.), а таксама выпускаочага (размачае гарнітуру, кегль загаловачных шрыфтоў, абрамляе «уборкі» і «урэзкі», падганяе размеры матэрыялаў і інш.), паколькі гэтыя пасады ў штатным раскладзе не прадугледжаны. Адзін з загадчыкаў аддзела замянене, па сутнасці, намінальнага, фіктыўнага рэдактара. А тут з'явіца ў патрэбны час чарговыя водпускі або экзаменацыйная сесія ў завочнікаў, хто-небудзь захварэе, хтосьці адрываецца «на буракі» і іншыя «шэфскія мерапрыемствы»—і з маленькай сям'і сабратоў па пяру, з агульнага строю пішучых выбывае яшчэ некалькі баявых адзінак. Так што «начальніку штаба», як называюць у звычайнім выразе адказнага сакратара (а лепш сказаць — «шэф-повару» рэдакцыйнай кухні), часам працаўца няма з кім; газета робіцца наспех, у абстаноўцы хранічнага дэфіціту часу, і... з нічога («загону» у такіх жорсткіх умовах не бывае). Адсюль — напружаны рытм, цякучка, шпаркасць, якая стварае бачнасць аператыўнасці.

Далей. Супрацоўнікі, якія знаходзяцца ў штаце, як гэта ні парадак сальна, менш за ёсё падрыхтаваны прафесійна. Многія з іх маюць партыйна-палітычную, педагогічную або вышэйшую тэхнічную аддукацыю, многія — агульную або спецыяльную сярэднюю і толькі нямногія — журналісцкую. Нямала і такіх, у каго няма ні дыплома, ні атэстата сталасці, а ёсьць толькі сякі-такі вопыт ды якая-небудзь савпартшкола або курсы. Многія з іх апынуліся тут па накіраванню райкома партыі: гэта хутчэй за ёсё былыя партыйныя, савецкія або камсамольскія работнікі, настаўнікі, спецыялісты — работнікі вытворчасці, у якіх дзве галоўныя вартасці: працаздольнасць і адказнасць, не лічачы таго, што яны згадзіліся, пажадалі памяняць прафесію. Іншыя трапілі сюды выпадкова: большай часткай гэта выпускнікі школьнікі; па іх словам, «прывабіла рамантыка прафесіі журналіста», «захацелася зрабіцца пісьменнікам», «захапіла перспектывы пабачыць розныя мясціны і розных людзей» і г. д. І толькі нямногія прыйшлі па запрашенню самой рэдакцыі або па ўласнай ініцыятыве, таму што адчуле прызванне, скільнасць да творчай, літаратурнай працы, на благі канец — могуць хоць трохі вартую заметку напісаць. Наўрад ці можна чакаць ад такога кангламератнага калектыву дружнай і плённай дзеянасці. І ці дзіўна, што адказны сакратар вельмі часта вычытвае, выпраўляе, а то і перапісвае нанава рукапісі сваіх жа калег?

Цялер — аб увазе да запатрабавання «чалавека з пяром». Будзем шчырымі: жыццё ў раёне наогул несалодкае, а тым больш — жыццё газетчыка; толькі работы па горла (і поўнач, і світанак могуць застаць яго за сваёй спрэвай), і работа ўся нервовая, быццам выпрабаванне на знос. Але вось рэдакцыі звычайна не могуць прапанаваць сваім супрацоўнікам самых элементарных зручнасцей: кватэру, кабінет, здавальняючы аклад, пущёўку ў санаторый або дом адпачынку, месца ў дзіцячых ясліях або дзіцячым садзіку і іншага. І ў існуючых умовах рэдактар вымушаны падбіраць і заціцаўцаць у штат прэтэндэнтаў не па журналісцкіх якасцях, а па крытэрыях сямейна-бытавога ці аналагічнага характару, рашаючы сярод якіх — наяўнасць жылля ў райцэнтры. Дарэчы, жыллёвыя крэзіс — адна з прычын таго, чаму ў раён не едуць або прыязджаюць ненадоўга дыпламаваныя «універсанты», чаму мала ахвотнікаў перайсці сюды з абласных і рэспубліканскіх газет і чаму наогул у рэдакцыях вялікая цякучасць кадраў: адoranая, таленавітая моладзь тут доўга не затрымліваецца. А ў чым першапрычына ўсяго гэтага? Яна заключаецца ў тым, што мясцовыя Саветы часта не маюць рэальнай магчымасці прайвіц клопат, тым больш — калі трэба штосьці з эрабіць неадкладна, зараз жа. Дзе ж выхад? Пакуль што ён бачыцца ў прызнанні рэдакцыі структурным падраздзяленнем райкомаўскага апарату з усімі вынікаючымі адсюль выгадамі, а таксама ў мэтавым накіраванні на вучобу ў ВНУ кандыдатаў з тутэйшых жыхароў (рабселькораў і абітурыентатаў).

Калі ўжо размова зайшла аб сацыяльной неабароненасці журналістай-«раёншчыкаў», дзеля справядлівасці трэба ўспомніць і аб цяжкасцях маральна-псіхалагічнага парадку: не заўсёды гэтыя людзі ўдастайваюцца заслужанага гонару і маральнай падтрымкі, не ўсюды яны карыстаюцца аўтарытэтам у кіраўніцтва. Ці не таму, тлумачачы сваю нямеласць, памяркоўнасць, а то і паслужлівасць, некаторыя з іх прывычна, не задумваючыся над горкім значэннем сказанага, вымаўляюць банальную фразу: «Нам тут жыць!»

Не ўдаючыся ва ўсе тонкасці-складанасці адносін паміж райкомам і рэдакцыяй, падкрэслім толькі, што яны, гэтыя адносіны, зменяюцца да лепши-

га, калі будуць грунтавацца на давер'і, на глыбокай павазе да нялёгкай і неспакойнай працы газетчыкаў. Адным словам, кадравым пытаннем трэба заняцца ўсур'ёз і ўсебакова. У некаторай ступені вырашае гэту праблему нядыўна адкрытае пры завочным факультэце журналістыкі БДУ спецыяльнае аддзяленне, дзе вучачца ў асноўным «раёншчыкі» з вышэйшай, але не прафесійнай адукацыяй.

Па ўсёй верагоднасці, ёсьць сэнс аднавіць газетныя аддзяленні пры партшколах, стварыць журналісткія тэхнікумы, арганізаваць пры Усесаюзнай акадэміі сельскагаспадарчых навук імя У. І. Леніна і сельскагаспадарчых ВНУ рэдактарскія аддзяленні, а таксама пастаянна дзеючыя курсы перападрыхтоўкі кіруючага сastаву, увесці абавязковую вытворчую практику-стажыроўку «раёншчыкаў» ў рэспубліканскіх, краявых і абласных газетах, заснаваць спецчасопіс, напрыклад, «Раённы друк», які быў бы настаўнікам і выхавацелем мясцовых журналістаў.

Бяспрэчна, трэба мадэрнізаваць традыцыйныя формы вучобы: «Дні рэдактара» (з дакладамі партыйных, савецкіх і гаспадарчых кіраўнікоў, вучоных, спецыялістаў, кваліфікованых журналістаў, уласных карэспандэнтаў цэнтральных газет, з расказамі рэдактараў або іх намеснікаў аб сваім вопыце); семінары адказных сакратароў (з лекцыямі і аблменам думкамі аб вышэйшай падачы матэрыялаў, аб аргінальнай вёрстцы, аб прыгожым знешнім выглядзе выдання і з своеасаблівым конкурсам: хто больш удала складзе макет чарговага нумару); семінары-нарады метранпажаў (з конкурсам на лепшае афармленне і паліграфічнае выкананне паласы); куставыя сходы-лятучкі (з разборам кожнай з 2—5 газет па раздзелах: тэматыка, мова, жанры, вёрстка — сіламі крытыкаў-аглядальнікаў з рэдакцый суседніх раёнаў, а таксама вобласці і рэспублікі) і інші.

Чаго б гэта ні каштавала, любой цаной трэба дабіцца, каб раённыя рэдакцыі, дзе кожны работнік на ўліку, мелі супрацоўнікаў маладых, мабільных, ідзялагічна сталых і граматных, якія валодалі б некалькімі «сумежнымі спецыяльнасцямі» і гатовы былі б да ўзаемазамяняльнасці, а галоўнае — умелі думаць і пісаць хутка і добра. Будуць такія кадры — будзе і аддача.

Жыццё вучыць, што «раёнка» павінна ў асноўным будавацца на матэрыялах рабочых і сельскіх карэспандэнтаў, партыйнага і савецкага актыву, а таксама пісьмаў працоўных. І гэта для яе — з прычыны малалікасці штатнага апарата — элементарна: без добрай падмогі з «народа» яна можа аказацца нежыццяздольнай як орган грамадскай думкі, як інструмент пазнання, выхавання і кіравання, якія абслугоўвае вялікі калектыв, існуе для гэтага калектыву, і рызыкуе вырадзіцца ў «дырэктыўнае выданне», у ведамасны бюлетэнь, лісток, які цалкам запаўняецца афіцыяльнымі «наперамі», рашэннямі і інструкцыямі мясцовых арганізацый, справаўздачамі з разных сходаў і пасяджэнняў, усякага роду спісамі, зводкамі, тэхналагічнымі схемамі, што мала хвалююць чытацкую масы. Бо маецца на ўзвеце такая падмога, якая нясе тэмы для сур'ёзной размовы, свежыя думкі і яркія факты, а то і сакавітыя слова, здольныя дайсці да розуму і сэрца кожнага.

І яшчэ аб адным. Чытачу «раёнкі» неабыякава, хто з'яўляецца яе актывістам: у раёне ж амаль усе адзін аднаго ведаюць. Даўно заўважана, што калі гэта вядомы, паважаны чалавек, то і адносіны да таго, аб чым ён піша, як правіла, больш пачцівыя, з большым даверам. Значыць, задача журналістаў заключаецца ў прыцягненні і вырошчванні памочнікаў сабе з аўтарытэтных жыхароў данай мясцовасці: перадавых сялян і рабочых, дасведчаных спецыялістаў, вучоных-практыкаў, сапраўдных камуністаў-кіраўнікоў — і ў падтрыманні пастаянных творчых кантактаў з імі.

Гэта аксіёма: калі рэдакцыя не атрымлівае пісьмаў, што так і просяцца на старонкі газеты, значыць яна не ўзімае гарачых пытанняў, якія закранаюць, хвалююць людзей. Аднак многае залежыць і ад адносін супрацоўнікаў да паступаючай карэспандэнцыі, ад таго, як яны вядуць улік, як правяраюць і «апрацоўваюць» яе, як робяць разбор і адказваюць адрасату і г. д. Усё гэта і ёсьць барацьба за багатую і разнастайную рэдпошту, за тое, каб з дня на дзень яна становілася цікавейшай, больш значнай, каб разам са скаргамі, просьбамі, «трывожнымі сігналамі» пайшлі «адпраўленні», пасланні, поўныя глыбокіх ідэй, цікавых назіранняў, прыкладаў высокай самасвядомасці савецкага чалавека, яго турботы за справы свайго калектыву, за лёс краіны. Па сутнасці, размова ідзе аб тым, каб ператварыць гэтыя газеты ў сапраўдную, самую шырокую трывану, якая здольна адлюстраваць погляды, думкі і настрой як мага большай колькасці людзей, фактычна забяспечыць дэмакратычныя права працоўных у галіне друку.

Таму партыя ад пастановы да пастановы настойліва прад'яўляе раённым журнالістам такія патрабаванні: улічваць агульнаадукацыйны і культурны кругагляд чытачоў, іх вытворчыя, духоўныя, бытавыя, узроставыя і іншыя асаблівасці; карпатліва працаўца з пісьмамі ў рэдакцыю, з рабселькорамі і няштатным аўтарскім калектывам; наспына ўдасканальваць сваё прафесіянальнае майстэрства. У сілу вядомых спецыфічных прычын гэтая патрабаванні для «раёнічыкаў» з'яўляюцца больш вострымі, злабадзённымі, чым для іх калег з «буйнафарматных» газет.

Н. А. СНИЦЕРЕВА

## МАССОВАЯ КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА «БЕЛОРУССКАЯ ДЕРЕВНЯ» (1921—1925)

15 января 1921 года вышел в свет первый номер газеты ЦК КП(б)Б и Минского окружкома «Белорусская деревня» как приложение к газете «Звезда». Именно этому приложению, рассчитанному на читателей-крестьян (с марта 1924 года «Белорусская деревня» — самостоятельное издание), суждено было стать первой белорусской крестьянской массовой газетой.

Составить полное представление о «Белорусской деревне» затруднительно, так как значительная часть ее номеров не сохранилась<sup>1</sup>. Однако анализ сохранившихся номеров позволяет выявить те методы и средства, которые использовала редакция, чтобы максимально приблизить газету к крестьянским массам и таким образом содействовать воплощению новой экономической политики на селе.

До 1924 года «Белорусская деревня» выходила на русском языке, затем — на белорусском и русском. Передовые статьи для газеты готовила, как правило, редакция «Звезды», она же обеспечивала «Белорусскую деревню» политической информацией. Материалы рубрик «По Красному Союзу» и «В чужих странах» перепечатывались из центральных газет. Все остальное содержание газеты составляли собственно редакционные материалы, статьи сельских политработников и специалистов, письма сельской интеллигенции и крестьян.

«Белорусская деревня» была рассчитана на распространение среди населения, которое в основной своей массе было неграмотным. Газета должна была заинтересовать читателя не только своим содержанием (чаще всего через ее «чтецов»), но и оформлением; приспосабливаясь к его уровню, вкусам, не опускаться до этого уровня, а поднимать крестьян, воспитывать, неизменно и доброжелательно учить. Только так могла «Белорусская деревня» выполнять свою агитационно-пропагандистскую и организаторскую функцию. И редакция, как подтверждает содержание сохранившихся экземпляров газеты, делала все возможное, чтобы повышать политическую и социальную просвещенность крестьян и выполнять актуальные требования времени.

Прежде всего необходимо было подготовить в деревне своего читателя. Это была серьезная проблема: часто крестьянин не мог даже купить газету из-за ее высокой цены, кроме того, и доставка газет в деревню была крайне затруднена. Далеко не всегда был понятен крестьянину и язык газеты. Редакция признавала: «Крестьянин редко писал в газету. Статьи были слишком общие, крестьянин мало получал практических ответов на мучившие его вопросы». И газета налаживает постоянную связь, учится вместе с читателем. Так, в ней помещается целый ряд статей: «Как читать газету», «Как писать в газету», «Как умело использовать газету», «Язык живой газеты». В них даются рекомендации клубам-читальням, как учить читать газету: «Крестьянину тяжело разобраться в газетных телеграммах и статьях. Разъясняя непонятные читателю слова, налаживая чтение вслух, выпуская живую газету, изба-читальня внедряет в крестьянские массы одну политическую истину за другой» («Б. д.» 21.09.1922). Редакция объясняет, что, читая газету, следует учитывать запросы слушателей, выбирать тот материал, который их интересует. Газета часто обращается непосредственно к неграмотным крестьянам с призывом учиться читать, чтобы писать и поддерживать газету своим участием и советом: «Надо выяснить, что в газете исправить, что интересует крестьянина больше всего, какие вопросы надо осветить, что можно выбросить... Каждый крестьянин может и должен указать редакции на ошибки, промахи, недочеты. Только при таких указаниях